

РАЗДЕЛ 1. **ИСТОРИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,** **ЯЗЫКОЗНАНИЕ**

1.1 Социально-гуманитарные дисциплины

УДК 78(476)

3 ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКАЙ МУЗЫКІ

Лебедзева С.В., ст. выкл., Бартулёва Ю.А., студ.

*Віцебскі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт,
г. Віцебск, Рэспубліка Беларусь*

Беларуская музыка ўвайшла ў сусветную культуру як яркая і самабытная з’ява. Каранямі беларуская народная музыка ўзыходзіць у старажытнасць, да вытокаў культуры ўсходніх славян. Гэта дае разуменне агульнасці традыцыі ў музыцы сярод блізкіх народаў.

У наш час бытаванне фальклорнай традыцыі звужаецца. Жывое існаванне абрадава-святочнай культуры перажывае трансфармацыю – абрады і святы прымаюць характар гульні, забавы. Аднак гэтае пераасэнсаванне ніякім чынам не нівіліруе традыцыйную змястоўнасць абрадава-святочнай культуры і фальклору. Маецца на мэце, што рэжысёр, выкарыстоўваючы фальклор у сучасным свяце, абавязаны раскрыць на новым эстэтычным узроўні прыродную сутнасць традыцыі. Размова ідзе пра знаходкі, прыёмы, сродкі мастацкай выразнасці, якія выкарыстоўваюцца ў сучасным свяце з улікам успрыняцця сучаснага глядача.

Велізарная роля ў музыцы беларускага народа адведзена царкоўнай тэматыцы. Акрамя гэтага, знайшоў сваю праяву яшчэ адзін важны і яркі аспект. Нацыянальная музыка з’явілася ў народных танцах і плясках. Імі можна любвацца і па сённяшні дзень на разнастайных святах ва ўсіх месцах Беларусі.

Культура навучылася глядзець у сваю глыбіню, узнаўляць сваё мінулае і шукаць вечнае. Сучасная музычная творчасць прагне адкрыцця сваіх сапраўдных вытокаў і імкнецца да сваёй пачатковай і страчанай цэльнасці. Наогул жа, самай галоўнай мэтай фальклорных ансамбляў новага кірунку стала ўсвядомленае дасягненне этнаграфічнай дакладнасці, сапраўднасці, аўтэнтычнасці.

Песенная творчасць увасобіла ў сябе народныя традыцыі, светапогляд, што знайшло сваё адлюстраванне ў пэўнай лексіцы тэкстаў песень, вылілася ў характэрныя канцэптуальныя моўныя карціны свету.

УДК 347.6

СЕМЬЯ – ЭТО БЕСЦЕННЫЙ ДАР

Остапишина Л.О., ст. преп., Галай О.А. студ.

*Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь*

Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека. Именно в семье мы учимся любить, понимать друг друга, заботиться о близких, прощать обиды, уважать старших. Родные всегда окажут поддержку в трудную минуту, помогут словом и делом. Любящие тебя люди обязательно порадуются твоим успехам и достижениям, и даже разделят с тобой горечь неудач, а ведь это так необходимо: знать, что ты не один. Если обращаться к официальному определению семьи, то семья – это объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления. Другие родственники

супругов, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица могут быть признаны в судебном порядке членами семьи, если они проживают совместно и ведут общее хозяйство.

Если молодые люди уверены в том, что хотят связать себя узами брака, то следует знать определённые правила заключения брака: заключение брака происходит в согласованные сторонами сроки, но не ранее, чем через 15 дней, после подачи желающими вступить в брак заявлением в орган ЗАГС, в то же время при наличии уважительных причин указанный 15-дневный срок может быть сокращен либо увеличен, но не свыше, чем до 3 месяцев руководителем органа ЗАГС.

Формирование семьи, а тем более воспитание детей – это очень ответственный и важный шаг в жизни каждого человека. Всякое общество заинтересовано в том, чтобы семья была его прочной и надежной ячейкой. Потому что без стабильного нижнего уровня социальной структуры вся структура в целом становится неустойчивой, подверженной разрушительным и опасным потрясениям социального, природного и техногенного характера.

Основные задачи семьи состоят в том, чтобы:

- создать максимальные условия для роста и развития ребёнка;
- обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту ребёнка;
- передать опыт создания и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к старшим;
- научить детей полезным навыкам и умениям, направленным на самообслуживание и помощь близким;
- воспитать чувство собственного достоинства.

Семья – это первая школа общения ребенка. В семье ребенок учится уважать старших, заботиться о престарелых и больных, оказывать посильную помощь. В общении с близкими, в совместном бытовом труде у ребёнка формируется чувство долга, взаимопомощи.

УДК 304.5

ОДНОПОЛЫЕ БРАКИ В ВОСПРИЯТИИ СТУДЕНТОВ ВГТУ

Ростовская О.М., асс., Григорьева М.В., студ.

*Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь*

Целью исследования является выявление отношения студентов ВГТУ к однополым бракам.

Однополый брак – это брак между лицами одного пола. На сегодняшний день однополые браки разрешены и регистрируются на всей территории или в отдельных штатах 28 стран и при этом признаются на всей территории страны [1]. На постсоветском пространстве институт однополых семей не имеет юридического закрепления. Первые попытки легализации однополых браков предпринимались, однако не увенчались успехом. Среди населения стран преобладает негативное отношение к однополым бракам как к новому виду семьи. Легализация однополых союзов концептуально затрагивает как правовые постулаты, так и нормы морали, сложившиеся в обществе [2]. По мнению социологов, отклонения от классической моногамии уже не могут интерпретироваться однозначно, как отклонения от нормы, а должны рассматриваться как признак существенных и необратимых эволюционных сдвигов в самом институте семьи [3]. Несмотря на то что Беларусь одна из самых толерантных стран, на сегодняшний день вопрос об однополых браках остается открытым и нуждается в рассмотрении. Из статьи 12 Кодекса Республики Беларусь о семье и браке следует, что брак возможен только между представителями разных полов, однако и не запрещает заключение однополых браков. Подобная неоднозначная ситуация складывается и при подтверждении